

**ЗВОДНЫ ПЛАН КАМАНДЗІРОВАК**  
**работнікаў ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”**  
**на 2019 год**

Тэрмін выезду	Месца выезду	Мэта камандзіроўкі	Колькасць дзён	Адказныя
I квартал		<b>Аказанне метадычнай дапамогі па наступных пытаннях:</b>		
	ДУК “Бераставіцкая раённая бібліятэка імя В.Кавалеўскага”	-удасканаленне метадычнай і інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці; - аўтаматызацыя бібліятэчных працэсаў	2	Дырэкцыя, аддзел аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў
	ДУК “Свіслацкая раённая бібліятэка”	- удасканаленне метадычнай і краязнаўчай дзейнасці	2	Аддзелы бібліятэказнаўства, краязнаўства
	ДУК “Ваўкавыская раённая бібліятэка”	- удасканаленне метадычнай дзейнасці; -арганізацыя, эфектыўнае выкарыстанне і захаванасць бібліятэчных фондаў; - правядзенне занальнай школы-практыкума “Якасны даведчна-бібліяграфічны апарат як сродак забеспячэння інфармацыйных запытаў карыстальнікаў”	4	Аддзелы: бібліятэказнаўства, арганізацыі адзінага фонду, інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
	Інфармацыйна-бібліятэчны аддзел ДУК “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”	-арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; - удасканаленне метадычнай дзейнасці;	3	Дырэкцыя, аддзел бібліятэказнаўства
	ДУК “ЦБС г.Гродна”	- удасканаленне метадычнай дзейнасці	-	Аддзел бібліятэказнаўства
II квартал	ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка”	-арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; -удасканаленне інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці; - падрыхтоўка пытання да разгляду на пасяджэнні калегіі ўпраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама “Аб арганізацыі работы ўстаноў культуры Карэліцкага раёна”	6	Дырэкцыя, аддзел інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
	ДУК “Навагрудская раённая бібліятэка”	-арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; - удасканаленне метадычнай дзейнасці; - падрыхтоўка абласнога семінара дырэктараў дзяржаўных устаноў культуры “Актуальныя пытанні бібліятэчнай справы: стратэгічныя накірункі дзейнасці”	4	Дырэкцыя, аддзел бібліятэказнаўства

ДУК “Слоні́мская раённая бібліятэка імя Я.Коласа”	-арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; удасканаленне метадычнай дзейнасці	4	Дырэкцыя, аддзел бібліятэказнаўства
ДУК “Зэльвенская раённая бібліятэка”	-арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; - аўтаматызацыя бібліятэчных працэсаў	2	Дырэкцыя, аддзел аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў
ДУК “Іўеўская раённая бібліятэка”	-арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; -аўтаматызацыя бібліятэчных працэсаў	4	Дырэкцыя, аддзел аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў
ДУК “Ашмянская раённая бібліятэка”	- удасканаленне метадычнай дзейнасці; - арганізацыя, эфектыўнае выкарыстанне і захаванасць бібліятэчных фондаў	2	Аддзелы: бібліятэказнаўства, арганізацыі адзінага фонду
ДУК “Астравецкая раённая бібліятэка”	-арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; -удасканалення метадычнай і інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці	2	Аддзелы: бібліятэказнаўства, інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
ДУК “Смаргонская раённая бібліятэка”	- удасканаленне метадычнай і інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці; -арганізацыя, эфектыўнае выкарыстанне і захаванасць бібліятэчных фондаў; - правядзенне занальнай школы-практыкума “Якасны даведачна-бібліяграфічны апарат як сродак забеспячэння інфармацыйных запытаў карыстальнікаў”	5	Аддзелы: бібліятэказнаўства, інфармацыйна-бібліяграфічнай работы, арганізацыі адзінага фонду
ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”	- удасканаленне метадычнай дзейнасці; - арганізацыя, эфектыўнае выкарыстанне і захаванасць бібліятэчных фондаў	4	Аддзелы: бібліятэказнаўства, арганізацыі адзінага фонду
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”	-арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; -удасканаленне метадычнай дзейнасці	4	Дырэкцыя, аддзел бібліятэказнаўства
ДУК “Шчучынская раённая бібліятэка імя Цёткі”	- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; -удасканаленне метадычнай дзейнасці	3	Дырэкцыя, аддзел бібліятэказнаўства
Інфармацыйна-бібліятэчны аддзел ДУК “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны	-арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; - удасканаленне метадычнай дзейнасці;	3	Аддзелы бібліятэказнаўства, абанементны

	цэнтр”			
	ДУК “Навагрудская раённая бібліятэка”	- правядзенне абласнога семінара дырэктараў дзяржаўных устаноў культуры “Актуальныя пытанні бібліятэчнай справы: стратэгічныя накірункі дзейнасці”	4	Дырэкцыя, аддзел бібліятэказнаўства
III квартал	ДУК “Лідская раённая бібліятэка імя Я.Купалы”	- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; - удасканаленне метадычнай дзейнасці; - падрыхтоўка абласнога семінара загадчыкаў аддзелаў абслугоўвання і інфармацыі раённых (гарадской) ЦБ “Бібліятэка і чытач: новы фармат узаемадзеяння”	4	Дырэкцыя, аддзелы: бібліятэказнаўства, абанементны
	ДУК “Слоніўская раённая бібліятэка імя Я.Коласа”	- удзел у Рэспубліканскім свяце беларускага пісьменства	8	Дырэкцыя, аддзелы: бібліятэказнаўства, краязнаўства, арганізацыі адзінага фонду
IV квартал	ДУК “Дзятлаўская раённая бібліятэка”	-удасканаленне метадычнай і інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці; - падрыхтоўка пытання да разгляду на Савеце пры дырэктары “Аб арганізацыі бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва Дзятлаўскага раёна”	4	Аддзелы: бібліятэказнаўства, інфармацыйна-бібліяграфічнай работы
	ДУК “Ваўкавыская раённая бібліятэка”	-удасканаленне метадычнай дзейнасці; - арганізацыя, эфектыўнае выкарыстанне і захаванасць бібліятэчных фондаў; - падрыхтоўка пытання да разгляду на Савеце пры дырэктары “Аб выкананні пастановы Савета пры дырэктары ад 06.11.2018 “Аб арганізацыі бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва Ваўкавыскага раёна”	2	Аддзелы: бібліятэказнаўства, арганізацыі адзінага фонду
	ДУК “Лідская раённая бібліятэка імя Я.Купалы”	- правядзенне абласнога семінара загадчыкаў аддзелаў абслугоўвання і інфармацыі раённых (гарадской) ЦБ “Бібліятэка і чытач: новы фармат узаемадзеяння”	6	Дырэкцыя, аддзелы бібліятэказнаўства, абанемента
	ДУК “Ашмянская раённая бібліятэка”	- арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; -удасканаленне метадычнай дзейнасці; - падрыхтоўка пытання да разгляду на калегіі ўпраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама “Аб арганізацыі бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва Ашмянскага і Астравецкага раёнаў”	3	Дырэкцыя, аддзел бібліятэказнаўства
	ДУК “Астравецкая раённая бібліятэка”	арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва; -удасканаленне метадычнай дзейнасці;	3	Дырэкцыя, аддзел бібліятэказнаўства

		- падрыхтоўка пытання да разгляду на калегіі ўпраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама “Аб арганізацыі бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва Ашмянскага і Астравецкага раёнаў”		
	ДУК “ЦБС г.Гродна”	- удасканаленне метадычнай дзейнасці.	-	Адзел бібліятэказнаўства